



ПАСВЕДЧАННЕ
АСОБЫ ДЛЯ...
ЖЫВЁЛЫ



ДЭПУТАТ
У МАБІЛЬНЫМ
І САЦСЕТКАХ



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

21 ЛЮТАГА 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 35 (29149)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**
(ГАЗЕТА ДЛЯ ВЯЛІКАРЫЧКАЎ І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў)



ЦЫТАТА ДНЯ



**Андрэй ХУДЫК,
міністр прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя:**

«Беларусь можа ганарыцца тым, што стаяла каля вытокаў захавання і прымянення папуляцыі еўрапейскага зубра. Сёння ўжо перад намі іншыя пытанні, у тым ліку рассялення, рэгулявання папуляцыі і нават захавання чысціні пароды. Некаторыя папуляцыі зуброў разрасліся настолькі, што тэрыторыі, дзе яны пражываюць, не здольныя забяспечыць ім дастатковую кармавую базу. Вырашаць ўзніклыя пытанні трэба разам. Важна, каб прынятыя рашэнні дазволілі забяспечыць доўгатэрміновае захаванне зубра як віда».



КОРАТКА

• Падборку стыкераў да Дня роднай мовы падрыхтавала МЗС.



• Цана золата дасягнула максімуму за сем гадоў.
• Тэма 90-годдзя з дня нараджэння Караткевіча знойдзе адлюстраванне ў праграме Дня беларускага пісьменства.

• Памёр Лары Тэслер, стваральнік функцый «капіраваць» і «ўстаіць».



• Дзяржатамнагляд пачаў праверку гатоўнасці БелАЭС да завозу ядзернага паліва.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

Буслікі прапісаліся ў гімназіі



Фота Анатоля КЛЯШЧУКА

Напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы фотакарэспандэнт «Звязды» Анатоль КЛЯШЧУК завітаў у сталічную гімназію № 14 — навучальную ўстанову, у якой усе прадметы выкладаюцца па-беларуску, тут выключны моўны асяродак. З часу ўтварэння гэтай установы ў ёй пануе роднасная, амаль сямейная атмосфера, склаліся цікавыя традыцыі. Напрыклад, шматгадовы праект «Падарожжа Бусліка ў сям'ю». Учора тут прайшоў конкурс па беларускай мове і літаратуры «Буслік-2020» для вучняў сярэдніх класаў, а сёння для вучняў, бацькоў і настаўнікаў адбудзецца дыктоўка. Перад заняткамі прайшла інтэрактыўная акцыя пад назвай «Смак роднай мовы» — гімназія сустракала настаўнікаў і вучняў цукеркамі, да якіх былі прымацаваны малюны і іх назвы — па-руску і па-беларуску.

На слыху

Каранавірус не стане «чорным лебедзем»

Чым адгукнецца COVID-19?

Удзельнікі чарговага пасяджэння праекта «Экспертнае асяроддзе» — «Каранавірус: эканоміка страху» ў прэс-цэнтры БелТА спрагназавалі, якія змены адбудуцца на сусветнай прасторы з-за сітуацыі з COVID-19.

БАРАЦЬБА ЗА РЫНКІ

На думку аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў (БІСД) Аляксея Аўдоніна, ЗША, еўрапейскія краіны могуць выкарыстоўваць сітуацыю з каранавірусам, каб аргументаваць сваё імкненне змяняць прысутнасць кітайскіх кампаній на нацыянальных рынках. Паралельна ідзе канкурэнцыя за Афрыку. «Можна казаць аб тым, што цяпер пачаўся этап барацьбы за афрыканскі кантынент. Многія прадпрыемствы, і еўрапейскія, і амерыканскія, пераводзяць свае вытворчасці з Кітая ў Афрыку. Гэта працягвалася на працягу апошніх пяці-сямі гадоў», — нагадаў аналітык.

У той жа час Кітай сам даўно і актыўна працуе на афрыканскім рынку. Пры гэтым, як звярнула ўвагу старшы выкладчык кафедры міжнародных адносін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Юлія Абуховіч, у Афрыцы цэняць уклад кітайскіх кампаній у сваю эканоміку і наўрад ці адмовяцца ад далейшага супрацоўніцтва. Разам з тым яна не выключыла, што на хвалі падзей з COVID-19 адбудзецца некаторае перапамеркаванне рынкаў.

СТАР. 4

Дэмаграфія

«У нас было чатыры Алы Пугачовы»

Сярод спонсараў перапісу-2019 — прадпрыемствы, футбалісты і айцішнікі



Колькасць жыхароў Беларусі (на 4 кастрычніка 2019) скарацілася да 9 413 446 чалавек. Гэта прыкладна на 41 тысячу менш, чым па папярэднім ўліку. Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь прадставіў першыя даныя перапісу насельніцтва, які праходзіў з 4 да 30 кастрычніка мінулага года.

СТАР. 4